

Н. Я. Савіцкая, ст. викладчык

СЛУЖБОВЫ ЭТЫКЕТ І ЯГО РОЛЯ У ПРАФЕСІЙНАЙ КАМПЕТЭНЦЫ СТУДЭНТАЎ

The article analyzes the essence of etiquette culture, the meaning of general and professional etiquette in system of national and Formation of an etiquette man in a professional sphere.

Культура паводзін людзей, заснаваная на выкананні пэўных правілаў, парадку іх выканання, прытрымліванне іх у розных сітуацыях, стала ў сярэднявеччы называцца этикетам. Доўгі час ён разглядаўся як чиста зневшня паводзіны, не звязаныя з сапраўднай культурай чалавека. Аднак існуюць цвёрдыя перакананні, што этикет – гэта частка самой культуры жыцця.

Вышэйшая школа рыхтуе спецыялістаў, якія ў хуткім часе зоймуць адказныя пасады ў розных галінах народнай гаспадаркі, адукацыі, культуры, кіравання. Фактычна ў ВНУ рыхтуюцца эліта нацыі. І ад таго, якой яна будзе заутра, залежыць не толькі адукаванасць у пэўнай галіне ведаў, але іavalodanне этикетнай культуры.

Этикетная культура – навука аб манерах, стылі жыцця, традыцыях, абрадах, звычаях і норавах людзей; паспяховае ўзаемадзеянне з асяроддзем пражывання на аснове ідэй этикетнасці: ладу, яднання, любові, дыялогу і прыгажосці.

Майстэрства ў кожнай справе дасягаецца працай і пастаяннай работай над сабой. Культура зносін, маўлення і паводзін – не выключэнне. Этыкетная культура дае асноўныя накірункі этикетнай адукацыі і самаадукациі. Этыкетнай паводзіны ў многім залежаць і ад нацыянальных рыс і нораву народа, сярод якога мы жывём. Многія рысы засвойваюцца праз быт, шляхам паслядоўнагаavalodanня чалавекам традыцый, звычаяў народа. Неабходна глыбокое пранікненне ў сутнасць народнага характеру, асэнсаванне яго пазітыўных і негатыўных рыс, перадольванне апошніх у сабе і развіццё тых якасцей, якія складаюць славу нацыі, яе перавагу перад іншымі.

Сутнасць этикетных ісцін заключаецца ў tym, што яны акцэнтуюць увагу на належным і неабходным, навучаюць стандартным законам этикетнасці, галоўным правілам абыходжання і паводзін; функцыянальной грамаце, сур'ёзным адносінам да любога мерапрыемства, уменню весці дыялог; граматнаму процістаянню партнёрам па зносінах, умеламу апаніраванню павярхоўна падрыхтаваным і злёгку дасведчаным, а таксама адукаваным спецыялістам.

Этикетная культура – гэта ўступленне ў соцыядынамічны і культурна-этнічны ансамбль, дзе кожны суб'ект жадае быць

прадстаўлены ўласнымі голасам і словам, адносінамі да сказанага, народным звычаем і любімымі архетыпамі, сэнсавай пазіцыяй або поглядам на свет у рамках логікапаводзінскага кругагляду, эмацыянальнай развітасці, функцыянальнай кампетэнтнасці, жыщёвага дабрабыту.

Працэс прылучэння індывіда да культуры – гэта працэс яго сацыялізацыі, уваходжання ў агульнакультурны дыялог. Таму этикетная культура мае на ўвазе зворт да дыялогу і працуе авалодваць метадамі паспяховага ўзаемадзеяння з асяроддзем пражывання праз дыялог культур і меркавання, галасоў і свядомасцяў, вобразаў і прыкладаў, этасаў і этнасаў, ментальных структур і эмацыянальных адносін. Этас – гэта сфарміраваны пад уплывам звычаю і традыцыі нораў ці харктар народа, асобы, з асаблівасцямі мыслення і адносін, паводзінскі этикетных структур і поглядаў на свет.

Этыкет у дыялогу развівае дыялагічны стыль у цэлым: дыялагічнае светабачанне і свестаўспрыманне, разуменне тоеснага і адрознага ў міфабыційных карцінах, познаванне адзінных вялікіх ліній у любой культуры і глыбокіх ісцін быцця і іх процілегласці: няявісць і дэструктуртыўнасць, слоўнія і паводзінскія парадоксы, заблытванне, двухсэнсоўнасці, яўныя інтрыгі і разузгодненасці людзей і элементаў быцця, падаўленне чыёйсьці свядомасці, голасу, інтарэсу, чыёйсьці волі, патрэбнасці мысліць і любіць. Важным з'яўляецца ўменне знаходзіць стваральныя рашэнні ў сітуацыях няудач, здзяйсняць канструктыўныя акты ў моманты ўсеагульной нязгоды і разгубленасці. Развітая здольнасць і патрэбнасць у прыстойнасці ўзаемаадносін – гэта таксама дыялог.

Валоданне культурай этикетнага дыялогу – гэта валоданне мастацтвам жыць разам, без залішняй паспешлівасці і надрыву, без мітусні і адыходу ад адказнасці, узгадняючы пазіцыі ў зневінных дзеяннях, не парушаючы ўнутранага ладу другога ўдзельніка агульной справы. Дыялагічная манера паводзінаў не даецца спонтанна, ёй трэба вучыцца, удасканальваючы сваё майстэрства, кантралюючы сябе, не даючы сабе волі залішне прыцягваць увагу да сваёй персоны, выкарыстоўваючы слушныя парады:

– вытрымліваць межы дазволенага ў любой сітуацыі; памятаць выказванне: «Ветлівасць – зброя каралеў».

Дыялагічныя зносіны магчымы пры наяўнасці агульнага ў асяроддзі ўдзельнікаў этыкетнага мерапрыемства: агульнай памяці, традыцыі, звычая, агульной радасці, агульной справы. Культура XX – пачатку ХХІ ст. абвастрыла адносіны асобнага чалавека з любымі супольнасцямі. Крайняя індывідуалізацыя ўмоў жыцця пазбаўляе чалавека паўнацэнных зносін, тым больш этыкетных, дыялогавых. На думку М. М. Бахціна, «Толькі ў зносінах, ва ўзаємадзеянні чалавека з чалавекам раскрываецца і «чалавек у чалавеку» як для іншых, так і для сябе самога».

Сучасны этыкет патрабуе:

- весці дыялог, а не маналог; калі чыйсьці маналог зацягваецца, дайце зразумець, што вы не будзеце далей яго цярпець. Можна выкарыстаць міміку, жэст, проста пайсці;
- імкнуща да згоды нават у дробязях, памятаючи, што дробязь не існуе;
- пазбягаць канфрантацыі;
- выконваць дамоўленасць;
- знаходзіць шляхі да ўзаємаразумення;
- шукаць і знаходзіць падтрымку;
- не нахабнічаць;
- не імкнуща да самастойнасці і незалежнасці, калі вы не саспелі як чалавек-спецыяліст; а калі падпадаецца пад залежнасць, то ад вялікіх розумаў чалавецтва звяртаецца да іх па парады і падказкі;
- выражаюты спачуванне, рабіць гэта шчыра;
- паважаць ідэі роўнасці, справядлівасці, гонару;
- пазбягаць катэгарычных меркаванняў, аднабаковасці думак, рэзкай крытыкі;
- старацца быць прыемным і прымальна пазытыўным;
- улічваць меру рэальнасці і эмацыянальнага стану групы, у якой знаходзішся часова або пастаянна;
- прайяўляць максімальную цярплівасць і цярпімасць, памяркоўнасць;
- выпрацоўваць у сабе добразычлівасць тону, уменне кантраляваць сябе.

Нельга не улічваць той факт, што *павысіліся сацыяльныя патрабаванні да паводзін*, функцыянальна-дзелавой і эмацыянальна-маральнай культуры грамадзян. Набылі значнасць у нашым грамадстве професіяналізм і кампетэнтнасць, здаровы сэнс, адказнасць і карэктнасць, нават элегантнасць. Паўстало пытанне аб уменні мець зносіны з людзьмі і прыродай, ідэямі і рэчамі, культурнай спадчынай свайго народа і народамі іншых краін.

Цэніцца не толькі агульная карціна ўзаёмнай ветлівасці, даверу і індывідуальнай годнасці, чэснасці, але і прыветлівасць тону, валоданне этыкетным словам, добразычлівасць і абачлівасць.

Каб навучыцца паспяховым зносінам з людзьмі без страты сваёй годнасці, неабходна авалодаць і дзейснымі правіламі і настаўленнямі, як паводзіць сябе, як жыць у ладзе з асяроддзем пражывання. Гістарычны вопыт паказвае, што *веды і выкананне правілаў добра-га тону робяць палёгку нашаму існаванню*, дапамагаюць пазбягаць многіх памылак у паводзінах, надаюць упэўненасць у працэсе зносін, пацвярджаюць у грамадстве нашу рэпутацыю як людзей, што ўмеюць валодаць сабой.

Этыкетная адукаванасць уваходзіць у агульную адукаванасць як адзін з вядучых крэтычных элементаў, вучыць павышаць уласную культуру, традыцыі і звычай іншых народаў, садзейнічае выпрацоўцы пэўных правілаў агульнапрынятых паводзін, прабуджае цікавасць да розных форм жыцця.

Авалоданне этыкетам і тэхнікай зносін – занятак надзвычай складаны. Асобае значэнне набылі ідэі этыкету ў сістэме нацыянальнай адукцыі. Асновы этыкетнай культуры уваходзяць у *абавязковы мінімум адукцыі* акадэмічнага тыпу, які ўводзіцца ў ліцэях, гімназіях, каледжах, акадэміях і універсітэтах. Этыкетная навука неабходна ў адукцыйнай культуры навучэнцаў з пункту гледжання агульнай тэорыі і ў плане практычнага вызначэння шляхоў авалодання мастацтвам паводзіць сябе разважліва ў любых сітуацыях. У першую чаргу, варта звяртаць увагу на валоданне моўным этыкетам і маўленчай далікатнасцю (ветлівасцю).

Этыкет беларусаў па сваіх нормах і правілах па сутнасці мала чым адрозніваецца ад этыкету іншых усходнеславянскіх народаў і ў цэлым вельмі блізкі да заходнесурапейскага этыкету, пад уплывам якога доўгі час развіваўся.

Службовы этыкет грунтуюцца на агульнаграмадзянскім і нацыянальным этыкете, дапаўняючы яго этыкетнымі зносінамі, адпаведнымі месцу працы, службы. Гэта перш за ўсё адносіны паміж начальнікам і падначаленымі, калегамі, усімі тымі, хто мае дачыненне да службы. Этыкет патрабуе авалодаць формамі звароту, прывітання, знаёмства, падзякі, просьбы, прабачэння, развітання, этыкай дзелавых гутарак, дзелавой перапісکі, зносін па тэлефоне і інтэрнэце, сотовай сувязі. Вялікае значэнне надаецца уменню арганізаваць сустрэчы розных узроўняў, паводзіць сябе за сталом у паўсядзённасці і ўрачыстых момантах, стварыць уласны імідж. Ведаць спосабы і метады папярэджання і пераадолення канфліктаў, стрэсавых сітуацый.

Этыкетная культура ставіць сёння акцэнт на самастаянне кожнага чалавека і кожнай нацыі, на іх адказнасць перад самімі сабой і найвышэйшым сэнсам жыцця, перад кожным

«свайм» і «чужым» чалавекам на зямлі. Такі падыход да вывучэння этикетнай культуры звяртае ўвагу на значнасць этикетных ведаў у жыцці.

У этикеце мова адлюстроўвае паводзінскую норму, а маўленне рэалізуецца ў канкрэтных паводзінскіх актах удзельнікаў этикетных сітуаций.

Сучасная школа этикету – гэта навучанне строгім нормам паводзін і спосабам самаразвіцця, самаадукцыі, самавыхавання і самаудасканальвання індывідаў праз іх дабравольнае далучэнне да лепшых узору агульначалавечай, нацыянальнай, народнай, элітарнай і індывідуальнай культур этикетных паводзін.

Сацыяльныя паводзіны цесна сутыкаюцца са сферай народнай паэзіі, зліваюцца з нацыянальнымі асаблівасцямі харектару. Сфера паводзін – важная частка нацыянальнай культуры з устойлівымі, асаблівымі рысамі, якія могуць не мяняцца стагоддзямі, і формамі, якія мяняюцца з надзвычайнай хуткасцю. Тоё, што выконвалася няухільна яшчэ 50–70 гадоў назад, сёння лічыцца смешным і непатрэбным. Як кажа ўсходняя мудрасць, чалавек больш падобны на час, у якім жыве, чым на бацьку і маці.

Спраўды этикетны чалавек валодае навуковай разважлівасцю, ведае тыповае, нацыянальнае ў сабе, дакладна ўяўляе, да якога слоя грамадства адносіцца (народнага, элітарнага, маладзёжнага, творчага, адміністрацыйнага). Ён здольны паводзіць сябе адпаведна ў сітуацыях высокай прэстыжнасці, у паусядзённых зносінах з сабе падобнымі або няроўнымі, са старэйшымі і малодшымі, начальнікамі і падначаленым, выкладчыкам і таварышам, бацькамі і суседзямі.

Кожны ведае ступень сваёй выхаванасці і калі дазваляе сабе грубасць, хамства, неэтикетныя адносіны ў дачыненні да каго-небудзь, то звычайна загадзя вырашае, што яму ўсё дазволена, а калі бачыць хібы ў кірауніцкім звяне, то спрабуе праверыць, ці так гэта, і пачынае сам камандаваць.

Індывідуальная культура праяўляеца ў паводзінах канкрэтнага чалавека, яго асабістай гісторыі і паўтарае асноўныя этапы развіцця пэўнай культуры, субкультуры або антыкультуры. Распаўсядженая ў нашых узаемаадносінах хамства і грубасць не ўласцівы ўсім, але пры нашым патуранні яны працвітаюць. Заніжаны ўзровень агульной культуры адбіваецца на нашых асобасных якасцях і асабістых адносінах, а вульгарызм і антыэтикетнасць асобных грамадзян складаюць у выніку нізкі ўзровень культуры насельніцтва. Гэта значыць, што нельга грэбаваць правіламі і нормамі этикету, трэба актыўна ўключчаць яго ў групавы і індывідуальны механізм паводзін.

Асноўная школа этикету – здаровая сям'я. Але бывае час, калі нядбайнасць, бездапаможнасць бацькоў узрастаюць ад пакалення да пакалення. Тады ў адносінах паміж бацькамі і дзецьмі ўзнікае адчужненне. Неразуменне і адчужэнне ў нашым грамадстве назіраюцца ўжо ўсёды, дзе сутыкаюцца дарослыя і дзеці.

Студэнцкая моладзь стартава валодае рознай ступенню этикетнай культуры, і часта найбольш прымітыўныя яе носьбіты здольныя навязваць сваю антыкультуру ў студэнцкім асяроддзі. Выпадкі антыэтикетных адносін можам заўважыць ва ўніверсітэцкім двары, на калідорах, у аудыторыях. Наведанне этикетных норм або пагарджанне імі фарміруе ў студэнтаў свае адносіны да культуры паводзін, якія не заўсёды супадаюць або нават супрацьстаяць агульнапрынятym. Найбольш яркія прыклады таму – гэта курэнне ў неўстаноўленых месцах, неналежнае карыстанне составай сувяззю, жуйкамі, верхнім адзеннем.

Разгледзеўшы асноўныя пастулаты этикетнай культуры ў сферы зносін, у тым ліку і на месцы службы, варта адзначыць, што валоданне этикетнай культурай неабходна кожнаму індывіду, у тым ліку і сённяшняму студэнту – будучаму спецыялісту. Гэта даламожа яму годна ўступіць на новую ступень сацыяльнай лесвіцы, дазволіць камфортна займацца прафесійнай дзейнасцю. Этикетны чалавек у прафесійнай сферы – найвышэйшая мэта сённяшняй вышэйшай адукцыі і дзяржаўнай палітыкі.

Літаратура

1. Браім Іван. Этика делового общения. – Мн.: НКФ «Экоперспектива», 1996. – С. 115–135.
2. Браім І. М. Народны этикет // Этнографія Беларусі. – Мн.: БелСЭ, 1989. – С. 355.
3. Вечер Л. С. Секреты делового общения. – Мн.: Выш. шк., 1996. – С. 241–262, 342–353.
4. Гримаць А. А. і інш. Народная педагогіка беларусаў. – Мн.: Выд. Ул. М. Скакун, 1999. – С. 212.
5. Кондаленко Л. С., Сімонова С.М. Культура этикета. – Мн.: Бел. навука, 2002. – С. 167–177.
6. Кузнецов Н. И. Этикет. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. – 416 с.
7. Мітчелл Мэры, Корр Джон. Этикет. – М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2004. – С. 43–103.
8. Плотнікаў Б. А. Кірауніку аб мове. – Мн.: Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 2001. – С. 88–109.
9. Энциклопедия этикета. М.: РИПОЛклас-сик, 2004. – С. 107–191, 413–545.